

...успеху ...

Мы значна выраслі — уласнымі ола-
мі паднялі на недавольную вышыню ўсе-
саюзную начагарку — сымбаль нашай
пралетарскай гаспадаркі і ў далейшым
таксама з такім-жа поўпыхам будзем
працягваць работу па будаванні но-
вай сацыялістычнай гаспадаркі, па ар-
ганізацы новага святлага, культурна-
га жыцця.

На памянах мы вучымся і з гэта-
га пункту гледжання вынікі шахцін-
скага працоўнага надзвычайна паказаль-
ныя. Правільная арганізацыя кіраў-
ніцтва гаспадарнай, павалічальна ад-
казнасьці за выкананую работу, пры-
цягненнем на справе шырокіх ра-
бочых мас да кіраўніцтва прадпрыем-
ствамі, узнімаючы актыўнасць пра-
летарыяту і правільна выкарыстоўва-
ючы яе, у далейшым мы пазбавімся
выпадкова падобных да меўшых меоца
ў Донбасе.

Перад намі ў сучасны момант раз-
горнута вялікая панарама сацыялі-
стычнага будаўніцтва. Будуецца новыя
фабрыкі, заводы, каналы, электра-
станцыі, пераапрацоўваюцца прамы-
лавоасць, рацыяналізуюцца вытвор-
часць, толькі распачынаецца справа
рэарганізацыі сельскае гаспадаркі. Гэ-
тыя надзвычайна вялікія, грандыёзныя
па перспектывах праграмы патрабу-
юць надзвычайных намагаванняў ра-
бочае клясы, патрабуюць шмат сіл, на-
манднага і тэхнічнага складу.

Абсалютная большасць інжынерна-
тэхнічных сіл шчыра стала на бок ра-
бочае клясы, прызнаўшы за ёю гэгэ-
монію і здольнасць да выканання
нашых будаўнічых праектаў; непа-
радна на рабочае даказалі яны сваю
адданасць агульнай справе; яны асу-
дзілі «гэроў» шахцінскай змовы,
якія прававалі налажыць пляму на ўсю
Інтэлігенцыю.

Расьце новы спецаўсіні маладняк,
ужо цалкам выхаваны ў нашых сава-
ных умовах, які даў шмат таленавітых
сіл. Усё гэта гарыць за тое, што
справа далейшага разгортавання бу-
даўніцтва будзе з посьпехам пра-
ведзена.

Адсякаючы бязьлітасна ўсё нягод-
нае, здраднічае, прадажнае, ня наша,
уздымаючы пралетарскую актыўнасць,
прыцягваючы сумленна шчырыя эле-
менты тэхнічнай інтэлігенцыі, рабочая
кляса здолее перамагчы труднасці,
што стаць на яе шляху.

Сьвяткаваньне незалеж- насьці Кіштанала 205 чалавечых ахвяр

НЬЮ-ЁРК, 5. Сьвяткаваньне неза-
лежнасьці Злучаных Штатаў 4-га лі-
пеня суправаджалася шматлікімі ня-
шчаснымі выпадкамі, з якіх 205 закон-
чыліся сьмерцю. З іх 11 чал. забіта
фэйрвэрнам, 106 чал. утапілава, 54
раздушана аўтамабілямі, 12 чал. па-
мерла ад жары, 4 загінула пры ава-
рыях самалётаў і 18 — ад іншых пры-
чынаў.

Пайшчыні каапэрацыі,
патрабуюць справядзач
ад сваіх выбарных орга-
наў, упоўнаважаных,
асабістым удзелам
дапамагайце рабочае
каапэрацыі!

...успеху ...

Судовае следства таксама ўста-
віла, што былыя капіталісты, улас-
нікі каменвалютальных прадпрыем-
стваў і акцыянеры, дзейнічалі не ў
парадку сваёй індывідуальнай іні-

Вільня — пытаньне жыцця для Літвы

КОУНЯ, 3. Літоўскі прэм'ер Валь-
дэмарас на партыйным зьездзе таў-
чынскай (урадзай партыі нацыя-
налістыка) выступіў з палітычнаю
прамоваю. Ён заявіў, што вільня
зь'яўляецца пытаньнем жыцця
для літоўскае дзяржавы

«НЕКАТОРЫ ЗАХОДНЯЯ ДЗЯР-
ЖАВЫ — ЗАЯВІЎ ВАЛЬДЭМАРАС —
ЗАХАЦЕЛІ ЗРАБІЦЬ ПОЛЬШЧУ МА-
ГУТНАЮ ДЗЯРЖАВАЮ ЗА КОШТ
РАСПІ, НЯМЕЧЧЫНЫ І УСЕЙ ПРЫ-
БАЛТЫКІ.
ПОЛЬШЧА УСЕРОЎНА ЯК КЛЕ-
ШЧАМІ АБХАПІЛА ЧУЖЫЯ ЗЕМЛІ І
СТВАРЫЛА ГЭТАК ЗВАНЫЯ КА-
ЛІДОРЫ. АЛЕ ў КАЛІДОРАХ ДЗЬМЕ
ВЕЦЕР.

За апошнія 6 месяцаў на кошт калі-
дораў ідуць розныя сутаркі. Польшча
з Францыя разумеюць, ШТО РАНА
ЦІ ПОЗНА ІМ ПРЫЗВЭЦА РАС-
ТАЦА З НЯМЕЦКІМІ КАЛІДОРА-
МІ І ТАМУ ЯНЫ ХОЧУЦЬ КАМПЭН-
САВАЦЬ СЯБЕ МЭМЕЛЬСКАЙ ВОБ-
ЛАСЦЮ.

З прычыны ўсяго гэтага Вільняскае
пытаньне становіцца цэнтральным
пытаньнем усёй усходня-эўрапейскай
палітыкі. 3-ЗА ЯГО МОЖА ЎЗЫК-
НУЦЬ НОВАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА.
У гэтым пытаньні ўсе літоўцы на-
строены аднадушна. Таўчынінскі заў-
сёды зазначае, што калі-б ім пры-
шлося зрабіць уступку ў пытаньні аб
Вільні, дык ім прышлося-б пайсьці на
ўступкі і ў пытаньні аб Коўні, а
таксама ў пытаньні аб усёй Літве».
У заключэньне Вальдэмарас выказаў
упэўненасць, што Літва, значна
ўзмоцніўшыся на падставе ўнутраных
рафарм, росту самазьярнай лі-
тоўскай грамадзян і пасылковага экан-
амічнага разьвіцця, жас магчыма і
бе-палескай дапамогі ЗЬВЕРНЕ СА-

...успеху ...

Макданальды і Гэндэрсоны супроць самакіраўніцтва Індыі Рабочая партыя нічым не адрозьніваецца ад цьвердалобых Індыйская дэлегацыя пакінула агульнаімперскую рабочую канфэрэнцыю

ЛЭНДАН, 5. На сваёй агульна-імпер-
скай рабочай канфэрэнцыі індыйскія
дэлегаты ўнеслі рэзалюцыю, якая
асуджае ўдзел дэпутатаў рабочае
партыі ў камісіі Саймона. Сясія ра-
шыла не абсэрваваць рэзалюцыі па
той прычыне, што індыйскія дэлегаты
не карыстаюцца правам галасу на
канфэрэнцыі. Індыйская дэлегацыя ў
знак пратэсту пакінула канфэрэнцыю.

Зараз-жа пасля ўнясення гэтак
рэзалюцыі Гэндэрсон выступіў з пра-
пановаю ня прымаць ніякіх рэзалюцыяў
на канфэрэнцыі. Узьнікла жорсткая
дыскусія. Пры галасаванні па гэтых
пытаньні галасы падзяліліся наступ-
ным чынам: Пэйлон, Індыя, Трынідад
і Брытанская Гвіяна выкаваліся за
прыняцьне рэзалюцыі; Канада, Аўстра-
лія, Паўднёвая Афрыка і Англія —
супроць рэзалюцыі. Паловына заняла
нейтральную пазыцыю.

Дэлегаты падкрэсьлілі, што іх ра-
шэньне пакінуць канфэрэнцыю было
прынята аднагалосна. Паводле слоў
індыйскай дэлегатаў, яны прысутніча-

лі на канфэрэнцыі
з упэўненасцю,
што атрымаюць
мажымасць унесці
рэзалюцыю, тым
болым, што Макда-
нальд ва ўступнай
прамове зазначыў
на неабходнасьці
прыняць рэзалюцыі
на пытаньні аб
міжнародным міры.
Фактычна ангель-
ска дэлегацыя аб-
мяркоўвала рэзалю-
цыю аб міжнарод-
ным міры ў прыват-
ным парадку шчы-
да канфэрэнцыі, але
настанавіла віда-
вочна, па чакаць.
Індыйская дэлега-

...успеху ...

„МАЛЫГІН“ ПРАБІЎСЯ ПРАЗ ІЛЬДЫ

ЛЕДАКОЛ «МАЛЫГІН», 6. Выка-
рыстаўшы разводаўдзе, 5-га ліпеня,
а 9 гадзіне раніцы «Малыгін» выбраў-
ся з ільдоў і ідзе з хуткасцю 10
міль.

ЛЕДАКОЛ «КРАСІН», 4. „Красінін“
паранейшаму ідзе паміж ільдоў. Да-
нак, сёння трасоўвацца ледзай з пры-
чыны меншага разьмеру крываў. Усё-ж
пэўнасьцю крываў прыходзіцца перама-
гаць пасля двух-трох разовага раз-
вору.

Сёння „Красінін“ знаходзіцца на
80 градусах 50 хвілін паўночнай шы-
рыні і 22 градусах 20 хвілін усходняй
даўжыні. Наш самалёт гатоў да па-
льці.

Аднак, у бліжэйшым часе магчымасьць
паляту выключана, бо стан ільдоў не
дазваляе падрыхтаваць палюцу для
спуску, ды і спуск на лед надзвычайна
цяжкі.


РЫМ. Агэнцтва Стэфані паведам-
ляе, што Нобэле прыслаў падрабяз-
нае даньсьне аб гібелі дырыжабля
«Італія», у якім прыходзіць
да вываду, што пасля адрыву ган-
долы з яго групы, дырыжабль з
групай Аляксандра прабыў у павет-
ры максымум паўгадзіны і пры тага-
часнай хуткасці ветру мог быць адле-
сён не далей 20-30 км. ад месца кага-
строфы. У хуткім часе відаць было на
небажылі высокі ступ чорнага ды-
му, які навіў на думку, што дыры-
жабль, падаючы, загарэўся. У гэтым
выпадку няма надзеі, каб хто-не-
будзь з групы Аляксандра застаў-
ся ў жывых. Магчыма таксама мер-
каваць, што рэзервуары з балы-
наў і аляем альбо выпалі альбо бы-
лі скінуты з дырыжабля, каб памен-
шыць хуткасць падзення, пасля ча-
го ад удара яны загарэліся. У та-
кім выпадку можна спадзявацца, што
дырыжабль пры падзенні не загар-
эўся і група, што была ў ім, уда-
рела.

Паводле вестак агэнцтва Стэфані,
5-га ліпеня два шведзкіх самалёты
вноў скінулі групе Вільеры харчы,
медыкаменты і акумулятары. Дак-
ладныя пошукі, якія зроблены тра-
цім шведзкім самалётам, а таксама
альпіністамі, ня выгрылі ніякіх
звестаў самалёту «Латам», а так-
сама групы Марыяно.

Бязьлітасная вайна
— сьпячцы, безгаспа-
дарчасьці, ратазей-
ству, расхлябанасьці,
руціне на фронце
каапэрацыянага
будаўніцтва!

Пераможцы за працаю

Кітайскія Улады ў Ханькоу загадалі паліцыі абшукаць усе хаў-
турныя працэсіі.



...успеху ...

Рабочыя і сяляне ўсяго сьвету, пад сьцягам ленінізму будуйце каапэрацыю!

МЫ І ЯНЫ

Паронаму будзе сьвяткаваць Міжнародны Дзень Каапэрацыі ў СССР і ў капіталістычных краінах.

Ровныя задачы і ровныя мэты. Калі савецкая каапэрацыя прадуе на адзіства міжнароднага каапэрацыйнага руху, выходзячы з гэі ісьціны, што сіла рабочае клясы ў яе адзіства, у яе згуртаваньні і, само сабой вразумела, у яе рэвалюцыйнай волі да вызваленьня, дык правадары каапэрацыйнага руху ў капіталістычных краінах (за выключеньнем нямецкіх і нямецкіх і Каўфманаў прапуоць на распыленьне каапэрацыйнага руху, выходзячы з формулы: «падзялі і пануй»), памятаючы сваю ролю, ролю місьянераў капіталістычнае сьстэмы.

Яны баяцца адзіства з рэвалюцыйнай каапэрацыяй Савецкага Саюзу, не жадаючы паказаць рабочым масам нашы посьпехі ў агульнай справе сацыялістычнага будаўніцтва.

Яны ўвмоцнена ставяць патаўне аб выключэньні савецкай каапэрацыі з міжнароднага альянсу, бо гэта выключэньне адпавядае плянам і праграме ангельскага імперыялізму, плянам і ваяльцы Савецкага Саюзу.

Паблекцыя «правадары» каапэрацыйнага руху капіталістычных краінаў 7 і 8 ліпеня ў больш урачыстых абставінах, чым гэта робіцца кожны год, зоймунца закалыхваньнем рабочае мас ідэямі ілжэацыфізму Лігі Нацыяў і гэтым замазкуюць умоцненьні падрыхтаваньні да вайны з Савецкім Саюзам, зоймунца закалыхваньнем ідэямі мірнага ўрастаньня ў сацыялізм, скажуць дэсяткі дэмагяічных прамоў і менш усюго, вразумела, стаюць прыслухоўвацца да капабрававаньняў шырокіх рабочых мас.

Ня так будзем сьвяткаваць Міжнародны Дзень Каапэрацыі мы, у Савецкім Саюзе.

Мы ў гэты дзень разам з шырокімі масамі рабочых і сялян будзем радавацца нашым буйным дасягненьням на каапэрацыйным фронце і разам, у парадку самакрытыкі, будзем бязлітасна выкрываць нашы памылкі і недахопы.

У нас ёсьць чым пахваліцца і ёсьць што выпраўляць.

Наступныя некалькі лічбаў, якія дакранаюцца толькі спажывецкае каапэрацыі, вельмі выразна гавораць аб нашых посьпехах: каля 30.000 спажывецкіх таварыстваў, каля 75.000 гандлёвых пунктаў і амаль 20.000.000 актыўных пайшчыкаў, а калі лічыць з сям'ямі (у сярэднім 2½ чал. сям'я), дык мы маем каапэраванага насельніцтва (толькі ў спажывецкай каапэрацыі) 50.000.000 і ўласных сродкаў 600.000.000 рублёў.

Рабочая каапэрацыя (ня лічыч траёнспартнай) у Савецкім Саюзе налічвае, прыкладна, 1.450 (у тым ліку Беларусь—97) рабочых каапэратываў, каля 20.000 гандлёвых пунктаў (Беларусь—каля 900), 5½ мільёнаў актыўных пайшчыкаў (Беларусь—каля 250.000), у тым ліку адна трэцяя жанчыны.

Гандлёвы зварот спажывецкай каапэрацыі за 1926-27 гаспадарчы год складае 14.555 мільёнаў рублёў, або 50,5 проц. усюго пасярэдняга таваразвароту, каапэрацыйная розьніца складае 62,3 проц. звароту, у тым ліку звароты рабочай каапэрацыі—каля 3 мільярдаў рублёў (беларуская рабочая каапэрацыя ачыш 65 мільёнаў руб.). Ахварт бюджэту рабочага (у спажывецкай яго частцы) даходзіць да 65 проц., а ў некаторых

раёнах і вышэй.

Можна было-б падаць яшчэ рад ня менш характэрных лічбаў, але мы думаем, што і гэтыя дадзцы выстарчальныя малюнак аб нашых посьпехах.

Нашы недахопы. Яшчэ невыстарчальны процант каапэраваных, слабы збор паявых капіталаў і нізкі сярэдні пай (у сярэднім па Саюзе на 1-Х-27 г.—6,05), невыстарчальная ўдзельная вага сельска-гаспадарчых прадуктаў у асартыменце рабочай каапэрацыі (у сярэднім каля 30 проц.), слабая, калі не скажаць неадавальняючая культурна-асьветная работа, ня зусім культурнае абслугоўваньне рабочага спажыўца ў крамах і магазынах рабочых каапэратываў, дрэннае становішча грамадзкага харчаваньня, слаба пастаўлена бытавое абслугоўваньне спажыўца і яшчэ, і яшчэ.

У аднаку ад каапэрацыі ў капіталістычных краінах мы, не саромяючыся, на ўсіх нашых сходах, у будны дзень і ў сьвята, разам з масамі нашых пайшчыкаў абмяркоўваем і моцна праглядаем усю нашу работу з усімі яе балячкамі.

Робім мы гэта ў абсалютным перакананьні, што нава каапэрацыйнае будаўніцтва зьяўляецца сур'езнейшым вучаствам на агульным фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

Чым энэргічней мы будзем працаваць на нашым вучастку, тым больш будучы нашы посьпехі; чым больш будучы нашы посьпехі, тым больш варазьлівым будзе наш прыклад для каапэраваных мас капіталістычных краінаў, тым хутчэй надзьдзе вызваленьне рабочых усяго сьвету.

С. Зінгерман.

Уперад, да калектывізацыі

15-ты партызезд даў практычную ўстаноўку вёскам на сацыялізм сваім лёбантам: «Вёска, наперад, да напэўнага гаспадаркі».

Калі да часу 15 партызезду можна было яшчэ толькі намячаць гэты шлях, дык цяпер мы бачым ужо масавы стыхійны рух сялянства па гэтым шляху. Паводле кантрольных лічбаў Дзяржплану, праектаваўся прырост калгасаў за ўвесь 1927-28 год, на 3,6 проц. Між тым, за адно першае паўгодзьдзе гэтага году лік калгасаў амаль падвоіўся.

Мы маем ужо такія зьявішчы, як пераход цэлых вёсак на калектывізацыйны формы гаспадаркі. Тут даламагаюць і кантракты і трактарныя каапы саўгасаў.

Пакуль што мы яшчэ маем пэўную стыхійнасьць гэтага руху, недахоп устойлівасьці, цяпанавасьці, кіраўніцтва. У працэсе практычнай будовы вёска натыкаецца на кучу складаных пытанняў. Арганізацыя і аплата працы, аб'яднаньне капіталаў, умацненьне аграмаджаньня і таварнасьці гаспадаркі і самае галоўнае—узбуйненьне калгасаў—усе гэтыя пытаньні ўжо атрымалі дырэктывам даволна на мінулыя калгасных асяздах, але практычныя формы аб'яднаньня яшчэ доўга будуць выхоўвацца на жывой справе. І ня трэба забываць, што калектывізацыя—гэта адзінае правільнае

шлях вучастках каапэрацыйнага фронту. Узяць хоць-бы абыт сельска-гаспадарчых прадуктаў. Мы ўсе—сьведкі гаспадарчых грудасяў, зьявічаных з замінамі ў хлебазагатоўках. А каапэрацыя—асноўны хлебазгатоўшчык. Посьпех хлебазагатоўкаў у значнай меры залежыць ад яе работы. Яшчэ больш каапэраваць абыт, прапусьціць праз каапэрацыю ў рукі дзяржавы значна большую колькасьць сельска-гаспадарчых прадукцыі, гэта—актуальнейшая задача, аб якой ні ў якім разе нельга забываць, пачав з задачай вытворчага каапэраваньня вёскі.

Вытворчае каапэраваньне, калектывізацыя сельскае гаспадаркі яшчэ ў значнай меры гарызонцнае недахопамі і выкрыўленьнямі наліні кредитна і забеспячэньня сельска-гаспадарчым інвентаром. Надаўна было, напрыклад, паведамленьне ў газэтах аб тым, што рад наваў ўтвораных калгасаў знаходзіцца пад паргозам развалу з прычыны пазьняга забеспячэньня іх уборачным інвентаром. Праведзеньня РСІ абсьледваньні паказалі рад выкрыўленьняў па лініі забеспячэньня сельска-гаспадарчым інвентарам і машынамі. Але і забеспячэньне вёскі спажывецкімі таварамі адгярывае немалую ролю ў нашым бягучым гаспадарчым колазвароце. П'ясаць і рухомасьць

вышчэкае прыватнага крамяніа ў вёсцы. Яна дае вёсцы ўжо больш 50% усіх атрыманых ёю тавараў (а такія тавары, як соль, газа, мануфактура, ідуць амаль выключна праз каапэрацыю). Але, вразумела, тут далёка яшчэ ня ўсё зроблена. Асабліва-ж мала яшчэ зроблена каапэрацыя па лініі каапэраваньня сродкаў насельніцтва. Так, у зваротных сродках сельскай спажывецкай каапэрацыі паявыя капіталы складаюць менш 25 проц. Сельска-гаспадарчая кредитная каапэрацыя мае ўсяго 1.900 руб. ўкладу на адно таварыства або 4 руб. на аднаго члена; усіх капіталаў на члена сельска-гаспадарчэй кредитна каапэрацыя мае ў сярэднім усюго толькі 20 руб.

Усе віды каапэрацыі маюць рад дасягненьняў яе на павялічэньні аб'ёму насельніцтва, так і на пашырэнні маштабу сваёй дзейнасьці. Спажывецкая каапэрацыя ў канцы мінулага году мела 9 мільёнаў пайшчыкаў (прыблізна аднаго члена ў сярэднім на кожнага 2,5 двара). Да канца гэтага году яна разьлічвае мець 11 в мільіон мільёнаў чалавек. Пры гэтым у ліку пайшчыкаў процань беднаты павялічыўся з 1925 г. з 44,2 проц. да 45 в лішнім процанцаў у 1927 г. Сельска-гаспадарчая каапэрацыя аб'яднае 7,5 мільёнаў членаў (двараў), або прыблізна адну



Дзьціячы сад МЦРК.

Крама МЦРК № 15.

Дзень каапэрацыі--сьвята працоўных

Шэсьць год таму назад да рабочых сьвят далучылася яшчэ адно—Міжнародны Дзень Каапэрацыі.

Згодна паставы Міжнароднага Каапэрацыйнага Саюзу штогодна ў першую суботу ліпеня месяца, арганізаваны ў каапэрацыю рабочыя і сяляне ўсіх краінаў сьвяткуюць гэты дзень. Бязьмежна глыбокая на сёньня розьніца сутнасьці нашай каапэрацыі ад каапэрацыі буржуазных краінаў.

Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі—партыі пераможнага пралетарыату пад кіраўніцтвам ураду рабочых і сялян—савецкая каапэрацыя творыць сваю вялікую справу арганізацыі спажыўца.

І кожны крок савецкай каапэрацыі ёсьць крок наперад па напэўнасьці сацыялістычнага будаўніцтва.

І ня дзіва, што з 45 мільёнаў пайшчыкаў каапэрацыі ўсяго сьвету, да 26 мільёнаў прыпадае на каапэрацыю Савецкага Саюзу.

Іншая справа ў буржуазных краінах.

Моцна там заціснулі ў сваіх лапах кіраўніцтва каапэрацыйнага агоднікі ўсіх раінаў і колераў—прыслужнікі каралёў капіталу, мізэрныя лютэньнікі і фантазэры, бяздарныя трусы і хлусы—яны супроць рэвалюцыйных ідэй у каапэрацыі; яны супроць дапамогі з боку каапэрацыі рабочай клясы ў яе барацьбе з капіталам. Яны за нейтралітэт каапэрацыі, яны за аб'яднаньне ў каапэрацыю ўсёй «нацыі», пачынаючы ад каралёў нафты, вугалю і жалеза і канчаючы беспарадоўным пралетарам.

Яны стараюцца выхаваль у рабочай клясе хімеру аб магчымасьці «мірнага» пераходу праз каапэрацыю ад ладу капіталізму да сацыялізму. Бяздарныя, бяздарныя хлусы.

Жыцьцё б'е іх на кожным кроку.

Не такія дурныя кіраўнікі капіталу, каб даць магчымасьць разьвіцца каапэрацыі хоць на ёту больш, чалі яна ўжо становіцца шкоднай буд

А разрыў дыплярматычных адносін паміж Англіяй і СССР?

А адносін Польшчы і Літвы, Італіі і Паўднёва-Славіі, гэта таксама набліжэньне да ўсагульнага міру?

Савецкая каапэрацыя ў гэты дзень будзе дэманстраваць свае посьпехі і дасягненьні, будзе выяўляць свае слабы месцы, свае недахопы, будзе будаваць свае пляны будучых дасягненьняў, будучага росту.

Яна будзе вербаваць усё новае і новае пласты рабочых і сялян у свае рады. Яна будзе паказаць, як практычна будоўца сацыялізм у савецкай краіне.

Заходня-эўрапейскі пралетар будзе сьвяткаваць сваё сьвята напэўна-легална над занесеным над ім бізюном шудмана і жандара.

Ён будзе сьвяткаваць свае пэўныя дасягненьні і будзе радавацца вялікім посьпехам каапэрацыі рабочых і сялян Савецкага Саюзу. Ён будзе ведаць ровніцу сваёй становішчы—і яшчэ больш гората, больш рашуча будзе рытываць свае сілы супроць наступаючага капіталу, супроць фашызму, супроць ваеннай небясьпекі, супроць напад на Савецкі Саюз—апору і цьвярдныя сусьветнага пралетарыату.

Заходня-эўрапейскага пралетара не ашукаюць ілжывыя сьлейныя маніфэсты і лёбангі сьбэшніх кіраўнікоў каапэрацыі буржуазных краінаў. Ён ведае, дзе праўда, і за гэту праўду ён будзе змагацца, і ў сваіх каапэратывах супроць адрадынцкіх кіраўнікоў каапэрацыі, і ў прафэсьянальных арганізацыях за паліпшэньне сваёй эканамічнага становішча, супроць палітыкі жоўтых лідэраў прафсаваў, і ў радок сваёй камартыі пад сьцягам Камінтэрну за скіданьне капіталу.

У Міжнародны Каапэрацыйны Дзень савецкія каапэратары, дэманструючы свае посьпехі ў дасягненьні—права на

Рабочая каапэрацыя БССР (Выцікі і задачы)

Што зьяўляецца самым характэрным у бягучым перыядзе разьвіцьця рабочай каапэрацыі. Гэта ле пашуючае становішча на рынку і тое, што яна служыць важнейшай крыніцай забеспячэньня рабочага спажыўца. А становішча абавязвае. Гэта становішча настольківа дмтэе неабходнасьць усямернага паліпшэньня якасьці абслугоўваньня спажыўца і яшчэ большага ўмацненьня пачаткаў каапэрацыйнай грамадзасьці. Гэтыя два асноўныя моманты вызначаюць сабой важнейшыя задачы рабочай каапэрацыі на надыходзячы перыяд.

шае паўгодзьдзе 1927-28 года—1.304,0 тысяч рублёў.

Лек набыта ў гэтыя-ж два перыяды на 28.350 рублёў і на 67.400 руб., масла кароўнага і малочных прадуктаў—на 1.267.400 р. і на 924.000 рублёў, круп ржаных—на 877,4 тысяч рублёў і 805,9 тысяч рублёў. Усіх тавараў прадава за 1926-27 год на 50.107,2 тысячы рублёў (за 1924-25 год—на 25.489,1 тысячы рублёў) і за першае паўгодзьдзе 1927-28 году—на 31.207,6 тысячы рублёў.

Усе гэтыя лічбы гавораць аб ідэальным росце зваротаў як па сваёй колькасьці, так і якасьці, ва кошт пашырэння і перабудовы асартыменту.

Мы налічваем значныя посьпехі рабочай каапэрацыі Беларусі ў справе разьвіцьця гандлёвай сеткі і зваротаў, паліпшэньня і пашырэння асартыменту. Лік гандлёвых пунктаў павялічыўся за год больш чым на 100 адзінак і ў сучасны момант даходзіць да 550 (на 1-га кастрычніка 1924 г.—183). Сетка ўрасла за лік замяшчэньня прыватніка, пераважыцца раду працэвалектываў, галоўнае за кошт адчыленьня значнай колькасьці новых зьмешчаных і спецыяльных магазынаў і ваколічных крам. Сетка паступова набліжаецца да фабрычных раёнаў і на гарадзкіх ваколіцах, а асартымент увесь час пашыраецца і пашыраецца новымі таварамі і прадуктамі ў адпаведнасьці з пабудовай бюджэту спажыўцоў. Мебля і галятарэя, гатовая вопратка і пасудна-гаспадарчыя рэчы ўваходзяць у асартымент усіх ЦРБ і гарадзкога спажывецкага таварыства.

Рост зваротаў характарызуецца таксама пытаньнем пасярэдняй паслуг рабочай каапэрацыі і агульным зьніжэньнем цен. Цены зьяжаны больш чым на 12 проц.

Адначасова з ростам і паліпшэньнем гандлёвай дзейнасьці мы маем таксама посьпехі ў галіне грамадзкага харчаваньня і каапэрацыйнага хлебапачэньня.

Адрамантаваны і пераабсталяваны з частковай механізацыяй цэлы рад сталовак. Ёсьць некаторыя дасягненьні ў адносна паліпшэньня якасьці харчаваньня. Распрацаваны плян будаўніцтва і пашырэння сеткі сталовак. Да справы грамадзкага харчаваньня прыцягнута ўвага ўсёй нашай грамадзасьці. У Менску ачытае спрыяць гэтым

Рукі прэч ад Свецкай краіны, -- прагучыць у міжнародны дзень кааперацыі на фабрыках, заводах і палёх усяго сьвету

Кааперацыйнае карабейніцтва -- адно з нашых дасягненьняў

Вядома, што ўвесну бягучага году наступіў спрыякчы пералом у агульнай рабоце нашай спажывецкай кааперацыі. Так, другі квартал 1928 года папярэднім годам дае рост загатоўак на 174 проц. у параўнаньні з першым кварталам.

У мэтах умацаваньня агульнай кааперацыйнае карабейніцтва агульнае градаўляе зусім новую форму работы кааперацыйнае карабейніцтва. Апошнія градаўляе зусім новую форму работы кааперацыйнае карабейніцтва. Апошнія градаўляе зусім новую форму работы кааперацыйнае карабейніцтва.

Адным з пільнаў кааперацыйнае карабейніцтва зьяўляецца чэрвеньскае спажывецкае таварыства Менскае акругі. Гэта таварыства вядзе буйную загатоўчую работу і загатоўвала ў першым квартале гэтага года гаспадарчага году сырку на 19.723 руб. (асабліва мала сушаных грыбоў, скурсырцу, шчаціны), а ў другім квартале -- на 25.509 руб.

Кааперацыйны карабейнік вядзе а вялікім посьпехам загатоўку сэзоннага, дробнага сельска-гаспадарчага сырку (анучы, лекавыя травы, дробны скурсырц). Сяляне адносяцца да такой новай формы работы кааперацыі з вялікай увагай і асаблівай ахвотай купляць тавары і аддаць свой сырец карабейніку спажывецкага таварыства, бо ў яго тавары больш танныя, і за сырец ён плаціць даражэй, як прасол-прыватнік. Да таго-ж, у кааператара-карабейніка прэйскурант цэн на вазе і такім чынам выключаецца магчымасьць недаплат і пераплат, што асабліва важна для сяляніна.

Такіх-жа карабейнікаў маюць і іншыя спажывецкія таварыствы (напрыклад, Верхненскае).

Восеньню будзе гэта форма работы сельскай кааперацыі вначна пашырацца для максымальнага ахвату загатоўак іменна на месцы -- у вёсцы, у таце сяляніна, а таксама для набліжэньня тавараў да спажывца. Гэтым у корані будзе падарвана прыватнае прасольніцтва -- крыніца абгачэньня прыватніка за кошт сяляніна.

Н. Трамда.

Дзешава -- смачна -- чыста

Вось чаго чакае рабочы ад грамадзкага харчаваньня

Зьнішчым чаргі, бруд і „прымусовы“ асартымэнт стравы

Сталоўкі яшчэ не здавальняюць спажывца

Прапановы РСІ ня выкананы

У гутарцы з нашым супрацоўнікам старшыня саюзу наржарч т. Чаркаскі абмяляваў становішча з грамадзкім харчаваньнем у БССР.

Яшчэ ў студзені гэтага году РСІ абсьледвала грамадзкае харчаваньне ў раёце акругі і вынесла рад практычных прапаноў аб паліпшэньні і рацыяналізацыі работы сталовак.

Ці праводзяцца ў жыцьцё прапановы РСІ? *Цэнтральнае праўленьне саюзу наржарч лічыць, што прапановы РСІ не знайшлі свайго адбітку ў рабоце сталовак.*

На сёнешні дзень мы наглядзем у сталовых *влікі бруд, доўгія хвасты* за талёнамі на абеды, вельмі *доўгае чаканьне* падачы абедаў, грубыя адносіны да наведвальнікаў і *нядобраю якасьць* саміх абедаў.

Рад недахопаў не патрабуе нават для зьнішчэньня загрозы сродкаў, а толькі належнай увагі з боку інструктарскага апарату.

У якасьці прыкладу возьмем адзін з самых вялікіх кааператываў БССР -- *Менскі Цэрэп-коп*. Яго крамная сетка добра наладжана, але становішча сталовак пакідае жадаць лепшага. ЦРК удзяляе мінімум увагі сваім сталоўкам.

Інструктар сталовых МЦРК тав. Кітайн перагружаны абсьледаўчай работаю, ён зрабіў сапраўдным крамным рэвізорам, а сталоўкамі цікавіцца няма каму.

У прапановах РСІ сказана: «паліпшыць якасьць абедаў, дабіцца рознастайнасьці мэню».

Якая якасьць абедаў у сучасны момант? Далёка недавальняючая. Пастаянныя на-

ведвальнікі кааперацыйных сталовак ня раз скардзіліся на якасьць абедаў.

Нават і яны часта пакідаюць у талерках паданьня ім гарніры і мяса, якое то перасмажана, то недасмажана. Аб вышадковых наведвальнікаў і гаварыць ня прыходзіцца.

Спэцвратка працаўніком сталовак выдаецца рэдка і ня добрай якасьці. Бываюць выпадкі, калі афіцыянты, якія абслугоўваюць наведвальнікаў, носяць такую брудную вопратку, што адразу адбіваюць апэтыт да яды.

Белрабсэкцыя нядаўна адпусьціла МЦРК сродкі на абсталяваньне і рамонты сталовак, але гэтыя сродкі да гэтага часу яшчэ не скарыстаны.

Ня лепшае становішча ў іншых акругах. Паводле вестак з Гомельскай, Віцебскай і Полацкай акруг, сталоўкі і там працуюць дрэнна.

Некалькі слоў аб абслугоўваньні гарачымі харчамі сэзонных рабочых. Гэта справа яшчэ не наладжана. Тэрмасы, якія здабыты Белрабсэкцыяй, ляжаць на складах і не скарыстоўваюцца.

У бліжэйшы час МЦРК адкрывае сталоўку з кухняй на пабудове унівэрсытэцкага гарадка. Ці саюзу лічыць непатрэбным гэту сталоўку і прапанае замяніць яе тэрмасамі. Гэта будзе каштаваць значна таней і пазбавіць ЦРК ад лішніх выдаткаў.

Якія вывады з гэтага: яшчэ раз і яшчэ раз неабходна завастрыць увагу на пытаньні паліпшэньня грамадзкага харчаваньня.

Дорага і нясмачна

У гутарцы з нашым супрацоўнікам Зусім не скарыстаны расьлінныя

МЦРК прымае заклік Мы ня ўтойваем нашых недахопаў

У гутарцы з нашым супрацоўнікам старшыня МЦРК тав. Зымгерман ахарактарызаваў задачы, якія стаюць перад Менскім Цэнтральным Рабочым Кааператывам.

Прыватны гандаль пад пацёскам кааперацыі адступае і пакідае свае, раней моцныя, пазыцыі на рынку.

Маса спажывцоў усё больш і больш звязваецца з кааперацыйнай сеткай.

Неабходнасьць самага шырокага абслугоўваньня спажывца высуналі перад рабочай кааперацыяй рад вялікіх труднасьцяў.

Для паліпшэньня гэтых труднасьцяў, для іх перамаганьня газета «Кааперацыйнае Жыцьцё» арганізавала ўсесаюзны мітынг-пераклічку -- спаборніцтва паміж паабобнымі, найбольш выдатнымі кааператывамі.

Спаборніцтва павінны паказаць, хто хутчэй і лепш управіцца з труднасьцямі працы.

Курскі і Іванава-Вазьнясенскі Цэрэпкопы выклікалі МЦРК на ўзровень мітыngu. Мы гэты заклік прынялі.

Якія нашы асноўныя недахопы? Перш за ўсё треба прызнаць не-выстарчальным процант каапераваньня працоўнага насельніцтва. Сярэдні процант каапераваных членаў прафсаюзаў даходзіць да 78 і толькі на некаторых саюзках (гарбары, хемікі, працаўнікі паперы, металісты, дрэвапрацоўшчыкі) мы маем каля 90 і вышэй.

Ня зусім добра абстаіць справа са зборам паявых капіталаў. Сярэдні пай на аднаго пайшчыка складае 9 руб. 50 коп. Павінна быць 15.

Уперадзе ідуць Эльвод, завод «Варшавянка», Камунальны трэст, Наркамзём і Дзяржбанк, дзе сярэдні пай складае ня ніжэй 13 руб.

Наша крамная сетка, прымаючы пад увагу, што прыватны гандаль ліквідуецца, абсалютна невыстарчальная.

Асабліва церпяць ад гэтага ваколіцы, дзе на вялікай адлегласьці адсутнічаюць кааперацыйныя крамы. У гэтых краях сетка кааперацыі

Сельска-гаспадарчая кааперацыя Беларусі

Дасягненьні і недахопы

Работа сыстэмы сельск.-гасп. кааперацыі ў сувязі з пастановамі XV зьезду партыі павінна быць разгорнута так, каб у бліжэйшы час уцягнуць у яе рады ўсе бадняцкія і сярэднія гаспадаркі БССР.

Міжнародны Дзень Кааперацыі павінен адгравіць у гэтых адносінах вялікую ролю. Божны кааперацыйны працаўнік, кожны сельгасп. кааператыв павінен апрача прапаганды кааперацыйнай думкі і выпрацоўкі савецкай кааперацыйнай ідэалёгіі таксама ставіць практычную мэту па каапераваньні ў першую чаргу бядняцкіх і маламоцных сярэдніх гаспадарак і на практыцы даказаць сялянству метаэгоднасьць і неабходнасьць гэтага каапераваньня.


Іскравым прыкладам таго, што можа даць кааперацыя пры ўмовах пралетарскай дыктатуры,

пры павялічэньні ўсіх укладчыкаў на 11,4 проц., значыць, узрост сумы ўкладаў і сярэдняга ўкладу на адну селянскую гаспадарку і ўстаноў абганяе ўзрост ліку ўкладчыкаў.

Удзел уласных сродкаў у звароце сель.-гасп. крэдытных таварыстваў павялічыўся ад 580,2 тыс. руб. на 1 кастрычніка 1927 г. да 707,4 тыс. руб. на 1 красавіка 1928 году.

Наогул звароты сель.-гасп. крэдытнай сеткі за 1926-27 г. узраслі на 61,1 проц., а за 1-е паўгодзьдзе 1927-28 г. складаюць 69,6 проц. зваротаў 1926-27 г.

У агульнай суме выданных паявак павялічылася адносна сумы доўгатэрміновых паявак, асабліва за апошні час, калі на 1 кастрычніка 1927 г. суадносіны каротка-тэрміновых да доўгатэрміновых складалі 1:1,05, дзе на 1 красаві-



Дасягненьні і задачы спажывецкай кааперацыі

Да сьвяткаваньня шостага міжнароднага дня кааперацыі -- спажывецкай кааперацыі Беларусі мае вялікія дасягненьні.

600 тысяч пайшчыкаў уваходзяць у рады спажывецкіх кааперацыйных аб'яднаньняў, што складае ахвот ім больш паловы гаспадарак вёсак і мястэчак і 75 проц. членаў прафсаюзаў, або 22 проц. усяго дарослага насельніцтва.

З паловай мільёны рублёў сабраны кааперацыйнай сеткай паявых капіталаў. 2.300 кааперацыйных крам забясь-

паўніцтва новых крам, сталовак, бо ў раёце месць сучасныя памышканьні або зусім не падыходзяць для кааперацыйных крам, або адсутнічаюць там, дзе яны патрэбны (у рабочых раёнах, у вялікіх вёсках).

Сродкі насельніцтва, укладзеныя ў спажывецкую кааперацыю ў якасьці паявых узносаў, дагэтуль нязначны і не забясьпечваюць як новага капітальнага будаўніцтва кааперацыі так і пашырэньня гандлёвых зваротаў. Давядзеныя сярэднія аплачанага паява на рабочай кааперацыі да 15-ці рублёў (на 1-га чэрвеня 1928 г. толькі



Класавая дэманстрацыя рабочых кааператараў у Чэхаславакіі

зьяўляецца ня зусім моцнай, але значна шырэй тэмпам узросьлі сельска-гаспадарчая кааперацыя БССР, якая фактычна стала разьвівацца пасля рэвалюцыі, пасля рады акупантаў, якія былі ў нашай краіне.

Мы маем значныя дасягненьні, асабліва за бягучы год, у сувязі са зьменай мэтадаў працы і са значным павялічэньнем збытавых аперацый.

Наогул уся нізкая сетка сельска-гаспадарчай кааперацыі БССР за 1926-27 г. павялічылася на 260 аб'яднаньняў (ад 1013 да 1273), ці

ка 1928 г. аднаведныя лічы складалі 1:2,25.

З прывядзёных даных бачым дасягненьні, якія мае сель.-гасп. кааперацыя БССР, але мы, пралетарскія будаўнікі, павінны падлічыць у нашае сьвяткаваньне ня толькі нашы дасягненьні, але і нашы недахопы, якія нас цікаваць больш, чым нашы дасягненьні, бо ў нашай далейшай працы мы іх павінны зьнішчаць і, значыцца, іх треба выразна бачыць.

Галоўнымі з гэтых недахопаў, якія треба зьнішчаць у бліжэйшы час, зьяўляюцца:

2.300 кааперацыйных крам забяспечваць насельніцтва шырокім асартымэнтам спажывецкіх тавараў.

140 мільёнаў рублёў будуць складаць звароты за 1928-29 год спажывецкіх таварыстваў і Цэрабкопаў непадсродна абслугоўваючых спажывцаў.

Значнае зьніжэньне выдаткаў усіх зьвязаных кааперацыйных арганізацый і зьмяншэньне накладаньняў на тавары за апошнія гады гаворыць аб вядорым разьвіцьці кааперацыі.

10 тысяч кааперацыйнага актыву (крамныя, рэвізійныя, арг.-асьветныя камісіі) і 35 тысяч уоўнаважаных абраных пайшчыкамі—зьвядуцца магутнай арміяй, якая канцэнтруецца навакол спажывецкай кааперацыі і ўдзяляецца ў практычную кааперацыйную працу.

Гэтыя дасягненьні маюцца ўсяго толькі ў выніку працы за некалькі гадоў.

Шырока разгалінаваны апарат прыватнага гандлю, які меўся на Беларусі ня толькі ў якасьці сталых гандлёвых прадпрыемстваў у гарадох і мястэчках, але і ў якасьці шматлікай арміі раз'яздных і паходных карабейнікаў, павялічаныя тэмпы за апошні час зьвортваецца.

Спажывецкая кааперацыя ўсё шырэй разгортвае сваю працу і роля яе ў рэалізацыі бюджэту рабочага і селяніна дасягае ўжо ў гэтым годзе да 70 процантаў.

Далейшыя шляхі работы спажывецкай кааперацыі заключаюцца ў зацікаўленьні абслугоўваньня спажывца, у арганізаваным уплыве на асартымэнт і якасьць тавараў, што вырабляюцца прамысловасьцю, у пашырэньні асартымэнта тавараў, аднаўленьня і сьвясаваньня, густамі і патрэбамі спажывца.

Спажывецкая кааперацыя Беларусі ўвайшла ў новы этап свайго разьвіцьця, калі яна павінна распачаць бу-

дзь у гутарцы з нашым супрацоўнікам інструктар Беларэбсэцкі па грамадзкім харчаваньні тав. Мазэлю заявіў:

— За апошні год мы наглядаем рост сеткі сталовых рабочай кааперацыі. Паводле апошніх даных па БССР налічваецца 54 сталовкі і 28 бэфэты. У параўнаньні з мінулым годам сетка сталовых павялічылася амаль што на 14 адзінак. Колькасць адпущаных абедоў павялічылася больш чым на 12 проц.; зварот сталовак—на 10,80.

Але колькасны рост рабочых сталовак не кампэнсуецца якасным ростам.

Даныя гавораць аб ня зусім адвальняючым абхове сталовкамі ў рабрых рабочых. Пераважае сталовіца адпущаных абедоў павялічылася больш чым усялякая іншая грамадзкая арганізацыя знаходзіцца пад сталым наглядом працоўных, і яе чужасьць да сапрабаваньняў мас павінна яшчэ больш павялічвацца ў далейшым.

Пашырэньне кнігагандлю і разьвіцьцё кіно, радыё і кааперацыйна-асьветнай працы пачынаюць і будуць займаць значнае месца ў кааперацыйнай дзейнасьці і ў агульнай асьветнай працы ў горадах і вёсцы і зьвядуцца ўкладам у справу культурнай рэвалюцыі.

Спажывецкая кааперацыя Савецкай Беларусі абганяе сваім разьвіцьцём сваіх заходніх суседзяў і павярдае гэтым тым спрыяючы ўмовы, якія даны Кастрычнікавай рэвалюцыяй справе сацыялістычнага будаўніцтва.

Б. АГРАНОЎСкі.

У гутарцы з нашым супрацоўнікам інструктар Беларэбсэцкі па грамадзкім харчаваньні тав. Мазэлю заявіў:

— За апошні год мы наглядаем рост сеткі сталовых рабочай кааперацыі. Паводле апошніх даных па БССР налічваецца 54 сталовкі і 28 бэфэты. У параўнаньні з мінулым годам сетка сталовых павялічылася амаль што на 14 адзінак. Колькасць адпущаных абедоў павялічылася больш чым на 12 проц.; зварот сталовак—на 10,80.

Але колькасны рост рабочых сталовак не кампэнсуецца якасным ростам.

Даныя гавораць аб ня зусім адвальняючым абхове сталовкамі ў рабрых рабочых. Пераважае сталовіца адпущаных абедоў павялічылася больш чым усялякая іншая грамадзкая арганізацыя знаходзіцца пад сталым наглядом працоўных, і яе чужасьць да сапрабаваньняў мас павінна яшчэ больш павялічвацца ў далейшым.

Пашырэньне кнігагандлю і разьвіцьцё кіно, радыё і кааперацыйна-асьветнай працы пачынаюць і будуць займаць значнае месца ў кааперацыйнай дзейнасьці і ў агульнай асьветнай працы ў горадах і вёсцы і зьвядуцца ўкладам у справу культурнай рэвалюцыі.

Спажывецкая кааперацыя Савецкай Беларусі абганяе сваім разьвіцьцём сваіх заходніх суседзяў і павярдае гэтым тым спрыяючы ўмовы, якія даны Кастрычнікавай рэвалюцыяй справе сацыялістычнага будаўніцтва.

Б. АГРАНОЎСкі.

Зусім не скарыстаны ў расьлінах і адукацыі кааперацыйныя арганізацыі. Расьліны асартымэнт, аграрныя карысьці для арганізму, для страўніка зрабіў-бы абеды больш смачнымі, павялічыў-бы рэнтабельнасьць сталовак.

Мяно зараз складаецца зусім вышадкова, без пляну камбінацыі бляд не заўсёды добрыя.

Кульга і якасьць прадунтаў. Зусім нядаўна спецыяльная камісія Магілёўскага ЦРК паставіла «праблемныя пытаньні адносна сталовак добракаснае мяса». Здаецца, камэтары да гэтага непатрэбны.

Цэны амаль зусім не зьмяніліся за апошнія гады. Найменьшыя цэны на абед цяпер 28-30 кап. (яны датычаць невяліччай групы заводзкіх сталовак), а ў большасьці 35-50 кап., што ні ў якім выпадку ня можа пашырыць абхodu рабочых гарацымі абедамі.

Кіраўніцтва сталовкамі пастаўлена дрэнна. Рэдка даклады прадстаўнікоў сталовак заслухоўваюцца на праўдзены ЦРК, няма грамадзкага рабочага кантролю над працай сталовак. Гарсаветы таксама ня прымаюць удзелу ў працы на палішэньні работы.

Пастанова НК РСІ і Беларэбсэцкі аб пашырэньні праў загадчыкаў сталовак павінна быць зварожана, неадкладна праведзена. Да кантролю павінны быць прыцягнуты кааперацыйныя камісіі і інш. арганізацыі. Неабходна правесці ў жыцьцё нормы выпрацоўкі і прыняць меры да зьвядуцца працоўнай дысцыпліны.

Згодна пастановы СНК ад сакавіка гэтага году, сталовкі павінны атрымаць рад ільгот і крэдытаў.

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Наша ўдзельная вага на рынку даходзіць да 50 проц. Ні ў якім разе нельга прыняць гэты працэнт здавальняючым!

У зьвязку з пабудовай буйнога хлебазаводу і пашырэньнем сеткі крам, ЦПРК апынуўся ў цяжкім грашовым становішчы. Уласныя сродкі кааператыву складаюць усяго толькі 770 тысяч рублёў і ЦПРК прыходзіцца карыстацца, галоўным чынам, пазычанымі сродкамі. Ня треба забываць, што зварот на продаж тавараў даходзіць да 15 мільёнаў у год. Треба сказаць, што нашы пазычаныя сродкі невystарчальны для далейшага пашырэньня сеткі і таварных зваротаў, не гаворачы ўжо аб тым, што яны каштуюць вялікіх процантаў.

Треба адзначыць таксама дрэннае становішча грамадзкага харчаваньня, слабое забесьпячэньне спажывца с.-г. прадуктамі і г. д.

Як перамагчы гэтыя труднасьці? Мы ня бачым іншых спосабаў як: 100 проц. каапераваньне членаў прафсаюзаў, актыўны кантроль пайшчыкаў над работай кааператыву, поўны збор 15-рублёвага паю, разьвіцьцё ўкладных апэрацый і падтрыманьне з боку партыйных, прафэсійнальных і савецкіх арганізацый.

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Уся наша сетка магазынаў, крам і ларькоў складае 81 адзінку.

Наша ўдзельная вага на рынку даходзіць да 50 проц. Ні ў якім разе нельга прыняць гэты працэнт здавальняючым!

У зьвязку з пабудовай буйнога хлебазаводу і пашырэньнем сеткі крам, ЦПРК апынуўся ў цяжкім грашовым становішчы. Уласныя сродкі кааператыву складаюць усяго толькі 770 тысяч рублёў і ЦПРК прыходзіцца карыстацца, галоўным чынам, пазычанымі сродкамі. Ня треба забываць, што зварот на продаж тавараў даходзіць да 15 мільёнаў у год. Треба сказаць, што нашы пазычаныя сродкі невystарчальны для далейшага пашырэньня сеткі і таварных зваротаў, не гаворачы ўжо аб тым, што яны каштуюць вялікіх процантаў.

Треба адзначыць таксама дрэннае становішча грамадзкага харчаваньня, слабое забесьпячэньне спажывца с.-г. прадуктамі і г. д.

Як перамагчы гэтыя труднасьці? Мы ня бачым іншых спосабаў як: 100 проц. каапераваньне членаў прафсаюзаў, актыўны кантроль пайшчыкаў над работай кааператыву, поўны збор 15-рублёвага паю, разьвіцьцё ўкладных апэрацый і падтрыманьне з боку партыйных, прафэсійнальных і савецкіх арганізацый.

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

Гэтыя крэдыты дадуць магчымасьць пераабсталяваць існуючыя сеткі сталовак, шырока механізаваць іх, пашырыць сетку заводзкіх сталовак

час, зьвядуцца:

1. Адсутнасьць дастатковых сродкаў у звароце асабліва ў аграго-вях саюзях і Беларэбсэце для нармальнай дзейнасьці, што выклікае вострую грашовую напружанасьць.

2. Непрацаздольны апарат значнай часткі сыстэмы сель.-гасп. кааперацыі.

3. Недавальняючая праца ў значнай галіве нашае дзейнасьці па каапераваньні беднаты, нескарыстоўваньне фондаў і каапераваньне за рахунак гэтага фонду і неадпаведнага гаспадарка.

4. Недастатковая плянаваць у гаспадарчай рабоце.

5. Слабы ўдзел каапераванай масы, у прыватнасьці кааперацыйнага актыву, у рабоце кааперацыі.

Толькі самакрытыкай зьніз магчыма будзе больш падняць самадзейнасьць каапераваных працоўных мас і зьнішчыць памылковыя недахопы, а таму дэзунг пертні аб самакрытыцы, калі ён патрабен ва ўсім нашым савецкім будаўніцтве, то ў нашай працы, у працы кааперацыі, ён асабліва неабходны і сьвясавы, яго патрэбна толькі праводзіць больш рашуча, чым да гэтага часу.

Аксючыц.

Працоўныя жанчыны Савецкага Саюзу, ваш актыўны ўдзел у кааперацыйнай рабоце паскорыць рух да сацыялізму.

Паход на Князь-возера

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)



На геаграфічнай карце Князь-возера вісіць буйной дажджавой кропляй з танюсенькімі сінімі жылкамі. Навокол мясцовасьць дустэля на заштрыхована. Гэта—балоты. Шырокія рэкі не насыць сваіх вод да дзікіх князь-возерскіх берагоў, парослых вольным чаротам. Возера—у палоне. Толькі маленькая заглухшая Дземянка, якую нават ня заносіць на карты, прысмакталася да яго на ўсходнім бэку. Аб Князь-возеры мала ведаюць. Зусім нядаўна, месяцы тры назад, былі надрукаваны аб ім першы дасьледчы матар'ялы ў «Нашым Краі». У мпогатомных працах Бракагуза і Эфрона, побач з падрабязным апісаньнем паходжаньня арыстакратычных прозьвішчаў в аснове «Князь»,—аб Князь-возеры напісана толькі тры радкі. Там адначасна, у гэтых скупых трох радках, што возера знаходзіцца ў «Мінскай губерніі Мозырскім у.» і «богата

Расказвалі яшчэ, што кожны год, у першую ноч Вялікадня, а возера нясуцца нечыя энкі—працяжныя і балючыя... Практычныя старыя рыбацкі ведавы ў наўночнай частцы возера таёмнае месца «Змак». Нібы тут і стаіў некалі князеў дом. Тут сапраўды знаходзяць рэшткі палаў і цэлыя старажытнай формы.

Рыбакі невад ня раз рваўся на гэтым месцы—і, не паважаючы падабня, рыбацкі мадэрным словам павіналі тады і князь і яго каханку, і гэты недарэчны замак... Так казка сутыкаецца з жыцьцём.

У даўнія часы на балючым беразе Князь-возера царскі суд засылаў вядучыцца і зладзеяў. Людзі адстойвалі права на жыцьцё, гаравалі над проклятымі загонам, тапіліся ў балюце, пухлі ад доўгага голаду... Таму і назва вёскі такая—Пухавічы.

Яшчэ і зараз Пухавіцкі сельсавет—адзін з самых бідных у Жыткавіцкім раёне. Мясцовыя настаўнікі лічаць, што яны знаходзяцца ў сьмьці.

— Эх, жытка пухавіцкая,—любяць тут паўтараць, укладаючы ў гэтую «жытку» нейкі асабівы, адным пухавіцкім зразумелы, сэнс.

... Сюды, на Пухавічы, быў абвешчаны паход жыткавіцкіх камсамольцаў. Раённая арганізацыя камсамолу паравіла наведваць Князь-возера, абудзіць яго сонныя берагі, ускалюць адарваных ад жыцьця людзей.

Яны прыйшлі ў нядаўна ўдзень—65 хладоў і дзвучат са сьрэльбамі ва плячыма, пыльна, спапеўшыя, і вась я было на сьвэце, лебе-

але бадзёрыя і гордыя выкананьнем баявой задачы.

Устрыжваная вёска высыпала на вуліцу. Яна пакуль што толькі называе. Стракатымі групамі стаюць бабы і мужчыны, дугаюць сям'які і ціха перагаварваюцца—што-б гэта магло быць?

З другога боку возера, з Пасталоў, прыехалі на лодках-бараноўках камсамольцы заводу «Праца». Яны рады на вітаньні жыткавіцкіх таварышоў. Малады настаўнік-кравец Тарлоўскі, які прышоў разам з камсамольцамі, узяў іх на прыбы і з патхеньнем гаварыць аб гісторыі і значэньні Князь-возера. Старыя слухаюць яго з напружанай увагай.


— Гэта верна вы гаварылі, усё як ёсьць,—рэзюмуець яны, калі Тарлоўскі канчае.—А вось гавораць яшчэ...

Пырнуў гармонію. Шчасьліва пераглынуўся вясковым дзвучаты і сарамажа пацрасілі гарманістага заграць «полечку».

— «Полечку», кажаш? Дайш «полечку».

І пакуль у цесным коле абступіўшых людзей пачынаюць скакаць першыя парачкі, пакуль камсамольскі начальнік Капусцін з чырвоным вякладчаным тварам арганізуе стралковыя цыр,—мы барэм лодку і з двума практыкаванымі рыбакамі выязджаем на возера.

Мы доўга прабіраемся праз «кастры» чарота, ён стухае аб барты і ламаецца са слабым трэскам. Чаротам тут крыюць стрэлі—гэта надзвычайна



Міх. Гольдбэрг

Але вось, урэшце, вадзяны прастор. Шэрая дымчатая чаша, цёмная наперад да гэтага чаруючай істужкі небасхілу, і здаецца, што гэта на дне возера бягуць імклівыя зданьні, падняўшы над сабой вадзяную плянку...

Пачамі на возеры сьлізаюць тонкія душагубкі браканераў. Нямаюць тут было канфіскавана владзейскіх невадаў. Але браканеры не пераводзяцца. Багата ў возеры рыбы: ішчупакі, ляшчы, карасі, вокуні, язі, карпы, пападаюцца нават сомь...

Да апошняга часу возера знаходзілася ў руках дробных арандэраў, якія драпежнікі вялі гаспадарку і сплязнілі тлустую высокуюкасную рыбу на прыватны рынак. Толькі тыдзень назад тут стварылася працоўная рыбагодзкая арцель Наркамвему якая будзе дастаўляць тавар выключна кааперацыйным арганізацыям. Гэтая арцель будзе ня толькі лавіць спецыяльнымі невадамі рыбу на ўсім вялічэзным вадзяным вучастку ў 5.000 кв. гектараў. Яна будзе тут таксама і разводзіць рыбу. Гэта робіцца ўпяршыню і гэта напалаўняе горадскае сэрцы пухавіцкіх рыбакоў.

Раптам лодку моцна калыхнула. Яшчэ і яшчэ. Што гэта? Няўжо ўзнімаецца бура?

— Гэта вір,—насецца з кары,—трымайся мацней.

Спыртнымі ўдарамі вёсак мае таварышчы вярочаць лодку назад. Ужо час. Мабыць камсамольцы ўжо наладзілі на беразе стрэльбішча.

— Іван,—прашу я высокуюга стромкага рыбака,—засынявай рыбацкую

Навошта табе гэта?—сьмяецца ён аднымі вачыма.

— Ды так, засьпяваў...

Ён маўчыць некаторы час, потым кідае вёсла і тонкім салодкім голасам, з захапленнем і валапам, пачынае:

«У садочку вішня
З-пад карэньня вышля,
Козак в конем рамаўнае,
Каб дзвучына вышла...»

— Ну,—раптам кідае ён сьпяваючы,—што?

— А далай?

— Эх, кінь, няма чаго слухаць... Вось наднацісьнем... А ну, прраза!

Да белая туманнага вечару над Пухавічамі бухалі стрэлі. Нават жа штрыхованую мясцоваць на карце вакол буйной дажджавой кроплі і сінімі жылкамі не амажуць вядомай фарбай урадлівасьці.

Цір удаўся на яць. У чорнае аб-

Дзейнасць беларускага дому асветы ў Ленінградзе

30 сакавіка бягучага году ў Ленінградзе адкрыўся Беларускі дом асветы. Пытаньне аб арганізацыі Беларускага дому асветы даўно насыпала, на яго адкрыццё настойвалі шырокія працоўныя масы ленінградзкіх фабрык і заводаў, студэнтаў і інш. Беларусы, ня маючы свайго клубу, ішлі працаваць у іншыя нацыянальныя клубы і дамы асветы (польскі, украінскі і г. д.)

Такім чынам пытаньне аб арганізацыі беларускага клубу было пастаўлена перад партыйнымі і савецкімі ўстановамі. Арганізацыя дому асветы была ўдзялена, і ўтворана ініцыятыўная група для наладжвання сувязі з фабрыкамі і заводамі.

Паркамасветы Беларусі тав. Баліцікі та сходае беларусаў, якія знаходзяцца

Да першага чэрвона працавала 5 гурткоў: драматычны, харавы, музычны (сімфанічны аркестр), мовы і літаратуры і краязнаўчы, якія аб'ядноўць каля 110—120 чал. Разгарнуць працу, як мае быць не ўдалося з-за адсутнасці памішкання.

З восені бягучага году праўдзельнае мяркуе разгарнуць працу так, каб абхадзіць некалькі тысяч працоўных Ленінградзе. А таксама мяркуецца, што будзе прадаваць 10—15 розных гурткоў. Пры нармальным умовах працы ў задачу праўдзельнага дому асветы ўваходзіць арганізацыя Беларускай тэатральнай трупы ў Ленінградзе. З атрыманнем памішкання маецца на ўвазе аб'яднаць вакол дому асветы аямляцтва, саюжыны гурткі і інш. арганізацыі.



1) Дымчэнка — чл. праўд., 2) Халец — старшыня, 3) Румынскі — чл. праўд., раб. заводу

ў Ленінградзе, падраблена знаёміў іх з гаспадарчым і культурным ростам Беларусі. Тут жа было абрана праўдзельнае Яшчэ да сходу была шырока разгортнута праца наступных гурткоў: драматычнага, харавога, краязнаўчага, мовы і літаратуры. Працу гурткоў удалося наставіць так, што пры адкрыцці дому асветы быў наладжан спектакль і канцэрт. Пасля ўдалося арганізаваць сімфанічны аркестр.

Дрэна толькі стаіць пытаньне з памішканнем. Дом асветы яшчэ да гэтага часу змяшчаецца ў двух наківах у доме асветы народаў ўсходу. Гэта перашкаджае шырокаму развіццю культурна-асветнай працы. Неабходна дапамога з боку ўраду БССР.

Агульным лік членаў дому асветы на 1 ліпеня 1928 г. складае 472 чал., якія па сваім сацыяльным становішчы падзяляюцца так: рабочых—168 чал., служачых—26, студэнтаў—278. В гэтага ліку: партыйцаў—119 чал., членаў ЛКСМ—128 чал.

За ўвесь час працы дому асветы праведзена дзесяць неаджываў праўдзельна, на якіх разгледжана каля 40 пытаньняў, галоўным чынам арганізацыйнага характару і інш., наладжаны былі дзв. вечары з канцэртнымі аддзяленнямі.

Распуск Полацкага групнаму саюзу харчавікоў

Надаўна беларусаму намітату асаюзу харчавікоў отала вядома, што Полацкі групнаму асаюзу працуе з рун вон дрэнна, і, акрамя таго, там маюць месца абуральныя фанты.

Зараз жа Белнамітат асаюзу харчавікоў намяндываў у Полацкім загадчыка нулятадзелам асаюзу тав. Мобца для высвятлення становішча планы

Акрамя гэтага паўстае пытаньне аб хутчэйшай арганізацыі навуковага таварыства і навуковых гурткоў, праз якія магчыма будзе прадуваць новы кадры навуковых працаўнікоў і спецыялістаў для Беларусі.

Культурна-асветную працу магчыма разгарнуць шырока толькі пры тых умовах, калі будзе палезна матэрыяльны грунт. Між іншым украінскі дом асветы отаіць на першым месцы слод інш. нацыянальных клубоў толькі таму, што мае выключна дапамогу ад украінскага ўраду.

МЕНСК

Спаганьні за невыкананыя дырэктыў па беларусізацыі

Менская акруговая нацямісія заслухала даклады аб выніках беларусізацыі Менсельпрому, МЦРН і Установа г. Барысава. Вынікі наступныя:

Менсельпром перапісону пераважна на расійскай мове за выключэннем дробнай бягучай перапісці. Кнігі, справаздачы, каштарышы і г. д. вядуцца пераважна на расійскай мове.

Праверка беларусізацыі ўстаноў г. Барысава выявіла рад недахопаў. Нацямісія абвясціла вымову загадчыку Барысаўнін аддзяленьнем Беларыганда тав. Цофіў за няпрыняцце мер да беларусізацыі свайго апарату і парушэнні дырэктыў у галіне беларусізацыі.

Пастаўлена на від загадчыку Барысаўскага камгасу тав. Беляковічу, ня ведаючы беларускую мову, у працы не ня ўжываў, чым даваў дрэнны прыклад сваім супрацоўнікам.

Справа беларусізацыі апарату і магазінаў МЦРН отаіць таксама неспка

Нацямісія запрапанавала перавесці працу ўсяго апарату МЦРН на беларускую мову і прыняць меры да беларусізацыі яра. Масавую працу па аблугаванні пайшынаў праводзіць на іх роднай мове ў залежнасці ад іх нацыянальнага складу.

Праверка беларусізацыі ўстаноў г. Барысава выявіла рад недахопаў. Нацямісія абвясціла вымову загадчыку Барысаўнін аддзяленьнем Беларыганда тав. Цофіў за няпрыняцце мер да беларусізацыі свайго апарату і парушэнні дырэктыў у галіне беларусізацыі.

Пастаўлена на від загадчыку Барысаўскага камгасу тав. Беляковічу, ня ведаючы беларускую мову, у працы не ня ўжываў, чым даваў дрэнны прыклад сваім супрацоўнікам.

Пачатак прыёму грузаў у Менскім халадзільніку

На аб'яднаным пасяджэнні прэзідыуму акрыканкому і сарасвету заслухалі даклад кіраўніка работ па набудове халадзільніка аб ходзе работ. Адзначылі, што запрапанаваныя асноўныя планы „Халадзільспарту“ будаўніцтва халадзільніка ня выжылі. Пастаўлена патрабаваць штурчшага скамчэння работ халадзільніка. Сутарыны халадзільніка ўжо гатова і можна быць пущана ў эксплуатацыю.

Запрапанавана кіраўніцтву халадзільнікам арганізаваць прыёмку грузаў у ніжэй павяра. Паслядоўнае знайсці метазодным набудову наддзёмніка прастай канструкцыі для прыёмкі камэр і даручыла „Халадзільспарту“ штурчшаю ўстаноўку яго. Паслядоўнае даручыла інспекцыі мясцовай прамісловасці Менсельпрому выдзельці камісію для прыёмкі халадзільніка. Менсельпрому і будаўніцтву халадзільніка даручыла ў тымдзень тэрмін закончыць праект змены існуючай воданасорнай вэжы для поўнага забеспячэння вадю халадзільніка, бойні, кішачнага заводу і іншых

прадпрыемстваў, разьмеркаваныя ва двара халадзільніка. Неабходна арганізаваць туртовар-разрубацкую камэру пры гарадзкіх бойні. Менсельпрому даручыла распрацаваць праект пад'езднага двара да халадзільніка. Экспэатацыя халадзільніка перадаана Менсельпрому.

Прэзідыуму вацвердзіў тарыфы, прычым для дварцаўніка і кааператыва арганізацыі вызначана сцідка ў 10 проц., а пры сававанні марозахана мяса і лек у колькасці ад 500 цэнтнераў і больш — працентам на менш 3 месцаў — прадастаўлена сцідка ў 20 проц. Пры зававанні да 5 месцаў прадастаўляецца сцідка ў 25 проц.

Белларок заключыў дагавор з Белсельсаюзам на вядуць яму мяса ў першую чаргу. Але Кузьмяноў, загадчык аддзелу збыту Белсельсаюзу, усё робіць наадварот. Мяса Белларок дае ў апошнюю чаргу, а часамі нават вакоўвае. Бываюць выпадкі, калі ён жывёлу пра-

Пашана прыватніку

дас у жывым выглядзе прыватнікам, які потым самі не ражучэ. Асабліва моцна Кузьмяноў пастрымлівае прыватнага гандляра мясам Фінкельштэйна. На жаль, Белсельсаюз аб гэтым ведае, але... маўчыць.

Хто зьверне на гэта ўвагу?

Пяхатою у Севастопаль

Два фізкультурынікі — члены саюзу харчавікоў 10 ліпеня адраўляюцца лямком ў экскурсію ў Менску ў Севастопаль.

Электрыфікацыя ў Заслаўлі

Пачаліся работы па набудове электрастанцыі і млыну ў м. Заслаўлі. Мардуецца тотаў зімою ўжо даць святло местатываваму насельніцтву.

Набудова двух паказальных аграпунктаў

Акрэмадзвэ ўдэс у акрыпан два праекты набудовы паказальных аграпунктаў ў Заслаўлі і Койданаве.

Набор ў вайскова-паветраныя школы

Чарговы набор ў школы вайскова-паветраных сіл Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі будзе праводзіцца ў лістападзе і сцяножні гэтага году. Расклад кандыдацкіх месцаў будзе абвешчаны ў жніўні месцы. Лік кандыдацкіх месцаў у два разы большы, чым у майскі набор.

У першую чаргу будуць прыняты ў школы тым кандыдатамі, якія ў майскі набор былі прызнаны годнымі па стане здароўя, але забралаваны па агульнаасветнай падрыхтоўцы.


Бібліяграфія

— Атрыманы і наступілі ў продаж кнігі С. С. Леўмана „Современная шахматная задача“ — I і II част. Ц. 1 р. 1 1 р. 20 к. Кніжкі выданы вольмі ўдаа. Атрыманы таксама № 12 „Шахматный Лесток“ Ц. 30 к. і № 7 часоп. „Шахматы“, Ц. 50 к. У апошнім вымшчан вельмі цікавы артыкул аб шахматнай гігіене доктора Вагатырчука.

ШАХМАТЫ № 253 7. VII. 1928 г.


Пад рэдакцыяй Р. І. Шукевіча-Трацяцкава Міжнародны конкурс „Звязды“ Задача № 10 Задача № 11

Л. Ш. МАЛКЕСА (Менск).



Б: Кр g3, Ф a5, Лf6, Кd4, шп: b4, b6, d3, e2, f2, g6 i h5... (11). Ч: Кр e5, шп: b5 i b7. Мат у тры ходы

М. І. КАЛАШНИКАВА (Ахтырка, Харкаўскай акругі)



Б: Кр d3, Ф b2, С d6, шп: a5, e4, e6, f6, g1 h5... (9). Ч: Кр d6, шп: c5, e7 i h6... (4). Мат у тры ходы.

Склад чэмпіянату ў Беларусі

У мэтах большага надвышэння кваліфікацыі чэмпіянату ў цэнтр. ш. ш. секцыя імяецца прыцягнуць па шахах і шахматах у кожна турнір ня менш трох маэстро. Па шахах мы ўжо маем пяць маэстро (Міроцін—Гомель, І. Гардон—Менск, С. Гардон—Менск, Рам—Віцебск, Гінзбург—Бабруйск) і рад ігракоў, якія толькі фармальна ня маюць звання маэстро (як А. Крутавіч—Менск, Х. Гардаін—Бабруйск, В. Леўман—Віцебск). Цяжэй у шахматах. Намацыеўшы шахматыстаў няк жа могуць выйсці з падмайсьцераў у маэстро. Восьчому мы вядзем перагаворы з выкабюро ўсесаюзн. шахм. секцыі аб намяндыванні на наш зьезд трох шахматных маэстро. Прыцягнута вгодоўжо атрымана. Каб не запягваць чэмпіянату—кожым з іх разьлічваецца на 15 удзельнікаў. Пэрсанальна запрамаецца маэстро Ф. І. Дуз-Хацімірскі, які быўцам прадаваў па карысьць шахмат БССР. У чэмпіянате могуць удзельнічаць ўсё ігракі першай ўсесаюзнай катэгорыі, уражэньці Беларусі: Розэнталь (Менск), А. Касперскі (Менск), Выгодчыкаў (Смаленск), Гаўдберг (Менск), Ю. Майнэль (Менск), Шукевіч-Трацяцкаў (Менск), Травін (Слаўцк), Лавіцкі (Менск), Влоубэрг (Віцебск), Сташэўскі (Малізеў), Ноткін (Гомель), Ка-

гал (Слаўцк), Сіліч (Віцебск), Тышлер (Віцебск), Бернштейн (Бабруйск), Коткін (Гомель), Гейман (Віцебск), Словін (Віцебск-Масква), С. Леўман (Віцебск-Масква), Пісьневіч (м. Чэрвень), Сраговіч (Гомель), Кандыдаты: Белавесеп (Смаленск), Гурыч (Бабруйск), Капнэльсон (Бабруйск), Майнэль Гр. (Менск), Білдэр (Менск), Шагаў (Полацк).

Завы аб вгодоў аргіналь удзел у чэмпіянатах треба накіраваць зараз жа ў ц. ш. ш. секцыю БСФК.

Шахматнае жыццё ў гарбароў

На гледзчы на летні час, шахматна-шахматынае жыццё гарбароў Менску ў поўным разгары.

Завікаўляюцца ў рабочых шахматнай гульні вайсэрвал.

Шахматнай гульні вайсэрваліся нават жанчыны і старыя рабочыя.

Ужо праведзён рад гуртковых турніраў, якія вынілі маанейшых шахматыстаў на прадпрыемствах. Так, на гарбарні „Бальшавік“ паказалі сябе Клейн, Гэфен і Дуброўніч. У першым працызект. Клімбоцкі, Шамкін і Манусавіч, ў другім працызект. Ратамскі, Лерінсон і Фадэр.

Кіруе азначанымі гурткамі Г. Кейлес, які шмат патраўі часу на іх арганізацыю.

Зараз у саюзе гарбароў бсьць звыш 300 чалавек шахматыстых і шахматых, палова якіх ваймаюцца ў гуртках, на прадпрыемствах і клубе.

На гарбарні „Бальшавік“ у насьценнай друкаванай газэце (600 экз.) пачаў выходзіць шахматна-шахматынае аддзел, у якім друкуецца лекцыя для пачынаючых і інш. матарыялы в жыццё шахматыстых і шахматых саюзу.

Пры гэтай падтрымцы шырока пастаўленай працы адчуваецца недахват у сродках і інвентары для гурткоў.

Апавяшчэньні

Нарада апоргаў ячэек КП(б)Б і КСМ старшынь фабзаўкомаў і сакратароў ячэек Асоаіяхіму

— У лавідзель. 9 ліпеня, а 7 год-увачары у залі Акрыканкому (залі Воля) адбудзецца нарада апоргаў ячэек КП(б)Б і КСМ, старшынь фабзаўкомаў і сакратароў ячэек Асоаіяхіму па рэ-

Па Савецкай Беларусі

Прыгавар па справе плешчаніцкага гнойніка

ПЛЕШЧАНІЦЫ. (Ад спецыяльнага кар-та). Выяздзена сесьія Менскага акруговага суду, разгледзеўшы ў Плешчаніцах справу былых працаўнікоў райвыканкому, якія абвінавачваліся ў дыскрэдытаваньні ўлады, п'янстве, безгаспадарчасці і г. д. прыгаварыла: Трахімава — был. старшыню райвыканкому — да 5 год пазбаўленьня волі з суровым абмежаваннем; б. заг.

Руйнаваньне каштоўнага парку

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Пры саўгаспадарцы „Варысавіччэла“ Хойніцкага

Сельсавет бязьдзейнічае

БУДА-КАШАЛЕЎСК. (Ад нашага селькора). У вёсцы Кашалева, Б.-Кашалеўскага раёну (Гомельшчына) зможнікі ўтываюць аб'ексты абкладаньня. Напр. Хамчанка ўтаў 3 сьвіней, 1 карову і 1 авечку, Елісеяў—3 сьвіней, Сергачоў—4 авечкі і інш. Аб гэтым добра ведае сельсавет, але ня прымае ніякіх мер да выр'яцця аб'ектаў. Райвыканком, вьварні ўвагу на такіх сельсаветчыкаў.

Асінстрой і сялянства

Мінуў год будаўніцтва Асінстрой і можна ўжо падагуліць вынікі пэтых вялікіх ілюсах і некастрычных мінусах, якія прынёс наўкольнаму сялянству Асінстрой. Становішча сялянства ўвесну 1927 г. было вельмі цяжкае. Апошні год быў дажджлівым, уражай быў вельмі нізкім, і хлеба ў сялян амаль ня было. Пабочны заробаткаў таксама ня было ніякіх. Палі, засеяныя нікому нештаграбнымі замешнем, пераша-джалі ў разворваньні і псывалі плугі; ваціць-жа камень за 8-10 вёрст на Віцебскую шашу, з прычыны дрэнных дарог, было вельмі цяжка. Першы заробаткі сялянства пера-

Кампанія праходзіць з посьпехам

ГОРКІ. (Ад нашага селькора). На Кацяльскім сельсавете мяанне па-

Электрыфікацыя ў парках

БАБРУЙСК (Уласны кар.). Распача-

улучшэння стала вядома, што Поладні групамі асаду працуюць з рухавікамі, і, акрамя таго, там маюць месца абраўняючы факты.

Зараз жа Беламітэт асаду харчавінай намяндарстваў у Полацкім загараднім кульгаспадарстве тав.Кабца для вывяснення станавіцца працы Полацкага групнаму на месцы.

Выявілася, што старшыня Полацкага групнаму Дзянісавіч, які адначасова з'яўляецца і загадчыкам бірман працы, сістэматычна з'яўляецца сваімі правамі і аддаваў мала ўвагі групнаму працы. Нядаўна меў месца такі выпадак: Дзянісавіч прымуоіў да паловае сувязі беспрацоўную Алію Рамычанка, за што ён даў ёй работу і правёў яе ў члены саюзу.

Высвятлялася таксама, што праца групнаму была надта дрэнна пастаўлена. Рад важных пытанняў групнаму зусім упускаліся з вяду.

Беламітэт саюзу харчавінай паставіў распустыць Полацкі групнаму ў поўным яго складзе і абраць на яго месца нова.

Што датычыць Дзянісавіча, ДЫК ЁН ЗБІРАЮТ З ПРАЦЫ І АРЫШТАВАНЫ.

Пашт. скрынка

Рабору Стэфанавічу Ф. (Н.-Барысаў).—Ваша кар. „Торжествуйт!“ пераслана ў газету „Чырвоная Зямля“

Руйнаванне каштоўнага парку

ГОМЕЛЬ, (Уласны кар.). Пры саўгаспадарцы „Барысаўшчына“, Хойніцкага раёну, знаходзіцца вальдарны парк плошчай каля 9 гектараў. Тут жа знаходзіцца вальдарны будынак на 30 навоў—былы панскі палац. Апошні робіць дрэннае ўражанне—завішаны шчыбы, абраўняна страта і інш.

Каля дому знаходзіцца цікавы і радкія расліны, якія ўпрыгожваюць парк, як напрыклад: бакі розных гатункаў, хноі, піхты, дубы, грабы, клёны, асабліва прыгожы амерыканскі клён з аздава-белымі лісьцямі. Шмат ёсць радкія расліны ня толькі для СССР, але і СССР як напрыклад: цюльпаннае дрэва, велькакі віды суаху, грацік арэх і інш. Але... па гэтым парку пасаджаны новыя каровы і г. д., якія знішчаюць каштоўныя дрэвы.

Неабходна забараніць ласку жывёл на парку, бо ён мае пэўную назву каштоўнасць.

Закладка штучных выпасаў

БАВРУЙСК (Уласны кар.). Акруговы выдзелны аддзел даў заліку Наркамвему на завод у Бавруйскаму акругу 500 пудоў вымавае вікі. Частина гэтай вікі пойдзе на звадку штучных выпасаў.

Электрыфікацыя ў Папрычах

БАВРУЙСК (Уласны кар.). Распачаўся аднаўленне і пашырэнне Папрыцкай раённай электрычнай станцыі. На станцыі будзе ўстаноўлены новы турбагенератар сілаю ў 75 кілват і рухавік у 100 конскіх сіл. Маршруце электрыфікацыі 6 бліжэйшых вёсак. Пры стаянцы будзе пабудаваны новы млын. Стаянцы на пабудову электрастанцыі і машыны будзе выдаткавана 74 тысячы руб.

Вялікі гураган

УЗДА. (Ад нашага сельгаспа). 4 ліпеня вёх Уздзевскім раёнам (Меншчына) прайшоў вялікі гураган, які парабіў шмат струг. Гураганам паздыраны стругі ў будынках, пашыварочнымі 100-гадовамі дрэвы з карэньнямі і інш.

Адкрыццё сялянскай культурнай чайной

БАВРУЙСК (Уласны кар.). Акруговы камітэт Чырвонага крыжу адкрывае ў Бавруйскаму сялянскую савецкую чайную. Адкрыццё чайной мае на мэце—даць прыемжаму ў горад сяляншам разумным адначынам, а таксама праследваць альгагалізм.

Кампанія праходзіць з поспехам

ГОРКІ. (Ад нашага сельгаспа). Па Кацялеўскім сельгаспаце маюцца наваўдзіненне аб'ектаў абладання ў параўнанні з мінулым годам на 480 дзес. пахаці; севажаци—на 16 дзес., сьвіней—на 92 шт. і г. д. Выкрыццю ўтосных аб'ектаў дапамагла беднота. Выступленні заможнікаў супроць новага закону і супроць вызвалення беднаты ад падатку прайшлі вольна. Кампанія праходзіць з поспехам.

Прапановы сялян—у паветры

БАРЫСАЎ. (Уласны кар.). Два месяцы таму назад агульны сход сялян вёскі Неманіца паставіў правесці самаабладанне на папраўку шляхоў. Але... сельсавет яшчэ да гэтага часу не прыступіў да спавянення грошай. Сяляне і ачэйка КП(б)В не адна раз заўважылі сельсавету, каб апошні хутчэй спавянаў грошы і прыступіў да папраўкі шляхоў, але вынікаў ніякіх. Райвыканком лавінен звярнуць увагу на такіх прадаўнікоў сельсавету.

Пабудова Асістрою выкінала перасяленне пачынаў двароў з сяла Арэхаў. Для безбаччасці перасяленні, а таксама адрэзанні вельных вучасткаў, Асістрою рэабіць ацёву апошніх па добраахвотнай згодзе з сялянамі. Так, напрыклад, дзесяціна авіміны ў с. Арэхах была ацэнена ў 225 руб., а якая дава, зразумела, здаволіла сялян. У будучым прадаўніца перасяленне яшчэ раду двароў з с. Арэхаў, бо будучы тарфяны сьлад знаходзіцца блізка ад будынкаў сялян, і ўсе пабудовы, якія знаходзіцца бліжэй 50 сажняў ад сьладу, павінны будць быць перанесены ў іншае месца.

Узровень развіцця мясцовых сялян досыць высокі. Яны дасканала разумеюць значэнне Асістрою, ахвотна дапамагаюць вывучэнню мясцовасці і гэтым моцна палігваюць даследчыя работы.

Матар'яльнае становішча наўкольнага сялянства вельма ўважліва палепшылася ў зьвязку з Асінаўскім будаўніцтвам.

Пашла ліхаманкавая работа па збіранні і перавозцы каменняў. Цэлымі сям'ямі ад малага да старога, сяліне выжджалі на палі і сенажакі, шукаючы камень пры дапамозе доўгага цывіка, убітага ў кій, або раскопваючы цэлыя ўзгоркі. На першы зароблення грошы сяліне вунялі насенне і сьпяшальніцы засеці. Улічваючы патрабу селянства ў хлебе, Асістрою улетку мінулага году спецыяльна выпісаў мукі аржаную і пшанічную, якую выдаваў сялянам у выглядзе прэміі за вывезенае каменне. Нельга не адзначыць выключна добрых адносін сялянства да Асістрою нават у тых выпадках, калі сялянскай гаспадарцы наносілася

Пашла ліхаманкавая работа па збіранні і перавозцы каменняў. Цэлымі сям'ямі ад малага да старога, сяліне выжджалі на палі і сенажакі, шукаючы камень пры дапамозе доўгага цывіка, убітага ў кій, або раскопваючы цэлыя ўзгоркі. На першы зароблення грошы сяліне вунялі насенне і сьпяшальніцы засеці. Улічваючы патрабу селянства ў хлебе, Асістрою улетку мінулага году спецыяльна выпісаў мукі аржаную і пшанічную, якую выдаваў сялянам у выглядзе прэміі за вывезенае каменне. Нельга не адзначыць выключна добрых адносін сялянства да Асістрою нават у тых выпадках, калі сялянскай гаспадарцы наносілася

Пашла ліхаманкавая работа па збіранні і перавозцы каменняў. Цэлымі сям'ямі ад малага да старога, сяліне выжджалі на палі і сенажакі, шукаючы камень пры дапамозе доўгага цывіка, убітага ў кій, або раскопваючы цэлыя ўзгоркі. На першы зароблення грошы сяліне вунялі насенне і сьпяшальніцы засеці. Улічваючы патрабу селянства ў хлебе, Асістрою улетку мінулага году спецыяльна выпісаў мукі аржаную і пшанічную, якую выдаваў сялянам у выглядзе прэміі за вывезенае каменне. Нельга не адзначыць выключна добрых адносін сялянства да Асістрою нават у тых выпадках, калі сялянскай гаспадарцы наносілася

КП(б)В і ЦСМ, старшыня і саваратару ячэй Асоваціхіму на тавіны, аб праваліненні тавіны абароны.

У бліжэйшым дні савет арганізуе цыкл лекцый праф. А. М. Пахроўскага. Залікі на лекцыі, дакладчыкаў прымаюцца ад 10 да 4-х гадз. у намятканьні таварыства

— ДОМ ПРАЦАСЬВЕТЫ. Сёння а 7 гадз. учэчары адбудзецца адкрыты сход яч. ЦКСМБ працасьветы. Доклад на тему: „Камуністичнае выхаванне моладзі“. Прысутнасць камсамольцаў абавязкова.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёння, 7 ліпеня для сям'ёў саюзу працасьветы адбудзецца даклад на тему: „Аб міжнародным дні кааперацыі“. Пасля дэкладу кіню. Пачатак а 8 в. пал. учэчары.

Адкажны рэдактар Я. АСЬМОЎ

А Б В Е С Т К А
Заняткі ў прафтэхшколе пачнуцца 15-га ліпеня. Да таго часу ўсе прафтэхшкольцы павінны быць на месцы.

Тэатр і кіно

Мендзярж-тэатр	Субота, 7-га ліпеня 1939	Гастролі музыкантаў „ПАДВЯЗКА ЛУКРЭЦЫІ БОРДЖЫА“ Музыканты ў 3-х дзёлах, муз. Краюса Пачатак роўна ў 8 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 н. да 40 н. У рабочай кіос, для членаў прафсаюзаў се сідзіць.
ЛЕТНИЙ ТЕАТР „ПРОФИТЕР“	Субота, 7-го июля	Гастролі Маскоўскага тэатра „СОВРЕМЕНИК“ „ПУШКИН“ Білеты в рабочей кассе с 11 до 2 и с 4 до 6 ч. веч., и в день спектакля с 6 с пол. час. веч. в кассе тэатра. Начало в 8 час. в. востачні фільм зыв. оживіно
Летні оад Кіно-«Культура» Савецкая, 17	Будні оад „Работмос“	„СВАЕ І ЧУЖЫЯ“ Проблемы студэнцкага жыцця (Есэінішчына ў студэнцкім быць) Угал. ролі АДА ВОЙЦІК Нася адчынена з 7 гадзін. — Пачатак 1-га овану а 9 гадз.
К І Н О „Чырвоная Зорка“	Навоціні бакавін у 8 часоўч	„НЕБЯСЬПЕЧНЫ УЗРОСТ“ У галоўных ролях сусветныя артысты: БЕРНГАРД ГЕЦКЕ І АСТА НІЛЬСЭН Пачатак 1-га овану а 7 гадз. 15 мін. 3 СЭАНСЫ
К І Н О „ПРАПЕТАРЫ“	Пачатак овансаў а 7 в пал. г. Каса—ад 6 гадз.	„ВАР'ЕТЭ“ Грузінскі фільм „Злачынства і кара княжны Шырванскай“ Абодзьмо сэрні ў адні овану. Пачатак 1-га овансаў а 7 г. 30 мін., 2-га а 10 г. Каса адчынена ад 6 г.

ПАЛІКЛІНІКА
—) хвароб зубоў, свіці і поласці роту —
Беларускага Чырвонага Крыжу
РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ ВУЛ. № 20, ТЭЛ. № 57.
Адкрыт платны вчэрні прыём:
Зубныя хваробы (лячэнне, павышаванне і г. д.), хірургія поласці роту, пратэзаванне (штучныя зубы, каронкі і г. д.)
Спецыяльны рэнтгенаўскі кабінэт.
Прыём усіх грамадзян. Прымаюць: ад 3-7—Я. С. НАПІЛЬБАУМ, Ю. Н. ПЯТЛІЦКІ і ад 5-7 (па зубной сітэчнай хірургіі) І. Ш. СТАРЫНСКІ і ПЯТЛІЦКІ.
Прыём у ранішняй паліклініцы Б.Д.У. і Бел. Чырв. Кр. з 0—2 (дзённа).

Прыём падпіскі прадаўжаецца на ліпень м-ц.
Пасьпяшэцця падпісачца на 2-ое ПАЎГОДЗЬДЗЕ —) на старэйшую ў Беларусі газету (—
ЗВ'ЯЗДА
Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б
УМОВЫ ПАДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . . — 9 „ 75 к.
Газета „Звезда“ дае сваім падпісч. дадаткам
Канторай газеты „Звезда“
часопісь „БАЛЬШАВІК „ПОЛЫМЯ“
„БЕЛАРУСІ“
ва 15 к. на мес. (замест 25 к.)
Падпіска ПРЫМАЎЦІЦА:
У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВ'ЯЗДА“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённа ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і разносчыкамі газеты.
У ПРАВІНЦЫ: аддзельнымі выдавецтваў „Вестник“ і „Правда“, аддзельнымі Белдзяржвыдавства, упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфіямі канторамі.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, НАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ
Продолжительность курса—3 МЕСЯЦЕВ.
Поступать на курсы можно в любой месяц года.
Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.
ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц
ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Вскобанк, тек. очет № 683.
Подробн. условия высылаются за 2 носмьяконечные марки. С запро-самп обращатся: Минск, Вскобанк, заочным курсам.

Приймо абвестак у чарговы нумар газеты адбываецца да 2-ое гадзіны дня

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:
Пасьведч. Зелькінда С. Н., выд. Апра-на за № 94. 2608
Інвядіці, кн. Арцюха В. Г., выд. Мен-страхкасаі. 2609
Кааперац. кн. Арцюха В. Г., выд. МЦРР. 2610
Кааперац. кн. Сьверскай Е. В., выд. МЦРР. 2611
Мотрычч. пасьведч. Бушмаківай З. І., выд. Мен. ЗАГС'ам. 2612
Чл. біл. Віткова В. І., выд. саюзам раб. вядлі і лесу. 2613
Пашпарт Мядзюшковай Г. А., выд. Ле-нінгр. міліц. 2614
Пашпарт Гаруловіча К., выд. Самахвад. РВБ. 2615

БЕЛСЕЛЬТРАСТУ патрэбны сэзонныя працаўнікі па загатоўцы фруктаў, пераважна для экспарту для работы пры трэсьце і ў саўгасах.
(г. Менск, Савецкая, 70)
К т. т. прадаўляюцца наступныя патрабаванні: веданьне догляду за ўраджаем садоў, збору фруктаў, сартоўкі і ўпакоўкі прас-тай, а таксама пажадана і дыяганальнай Аплата працы па згодзе.

КОШНЫ АДПУСКНІК можа атрымаваць газету
„ЗВ'ЯЗДА“
НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ —
Паведаміце ў аддзел падпіскі газеты „Звезда“ ВАШ НОВЫ АДРАС, Вам будзе высылатца газета па месцы знаходжаньня ў водпуону БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Мотрычч. вып. Юдзіцкага У., выд. Мен. ЗАГС'ам. 2616	Разав. карт. на прасэд. Калодзішча-Менск Ільвіцкай С., выд. к-рай 8 вуч. луді МББ чыг. за № 85929. 2627
Чл. кн. Айвіловіча Ф. М., выд. саюзам харчавікоў. 2617	Вуч. конек. кн. Сімановіча М. П., выд. Заслаўск. РВБ. 2628
Лок. кн. Дамброўскай В. М., выд. Мен-страхкасаі. 2618	Спраўка на права врубку лесу Сімановіча М. П., выд. Заслаўск. Л-нам. 2629
Зьёск. кн. Вагальшмідэва М. А., выд. вясцяматган. 2619	Кааперац. кн. Хліловіча С. І., выд. МЦРР. 2630
Локав. кн. Наймана С. В., выд. Мен-страхкасаі. 2620	
Пасьведч. Шавуцка М. Б., выд. Баро-віцск. сельсав. 2621	
Чл. кн. Тавелана П. С., выд. саюзам хамікаў за № 282009. 2622	
Чл. кн. Шэмко Н. М., выд. саюзам будаўнікоў. 2623	
Лок. вл. Кундына Р. С., выд. менстрахкасаі. 2624	
Мотрычч. вып. Кундына В., выд. Мен. ЗАГС'ам. 2625	
Кааперац. кн. Муспора П. А., выд. МЦРР за № 22864. 2626	

ПРАДАЮЦА старыя газеты, папяровы зрыў і макулятура.
Зварачацца ў Галоўную Кантору газ. „Звезда“, Савецкая, 63.